



## Група падоўжанага дня

Рэспубліканскі конкурс методических разроботок

### Номинация «Група продлённаго дня»



## Подзвіг народа бесмяротны Інфармацыйны час у групе падоўжанага дня

**А. А. Куліда**, настаўніца Слабадской СШ Мазырскага раёна Гомельскай вобласці,  
удзельнік конкурсу

#### Мэта:

- фарміраваць цікавасць да гісторыі беларускага народа;
- развіваць у малодшых школьнікаў пазнавальны інтарэс;
- выхоўваць патрыятызм і пачуццё гонару за Айчыну, паважлівыя адносіны да ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, любоў да Радзімы.



**Абсталяванне:** мультымедыяныя прэзентацыі (гл. электронны дадатак), аўдыязапісы (песня «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедзева-Кумача)).

**Папярэдняя работа.** Вучні загадзя рыхтуюць тэматычныя малюнкi, святочныя паштоўкі, вучаць на памяць вершы. На мерапрыемства запрашаюцца ветэраны Вялікай Айчыннай вайны.

*Клас аформлены малюнкамі вучняў на тэму Вялікай Айчыннай вайны.*

**Вядучы.** Дарагія госці, шаноўныя ветэраны, у 2015 годзе мы адзначаем вялікае свята — 70-годдзе Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Доўгія чатыры гады працягвалася вайна, шмат гора прынесла яна нашаму народу: загінуў кожны трэці жыхар Беларусі...

*Ціха гучыць спакойная музыка.*

**Вядучы.** Прыйшло лета 1941 года. У школах ужо ішлі выпускныя вечары. 22 чэрвеня, раніцай, гадзіннікі адбівалі апошнія хвіліны мірнага жыцця.

#### Вучань.

Грустные ивы склонились к пруду,  
Месяц плывёт над водой.  
Там, у границы, стоял на посту  
Ночью боец молодой.  
В тёмную ночь он не спал, не дремал,  
Землю родную стерёг.  
В чаще лесной он шаги услышал  
И с автоматом залёг.  
Чёрные тени в тумане росли,  
Туча на небе темна.  
Первый снаряд разорвался вдали —  
Так началась война.

*(Александр Жаров.)*

*Гучыць фанаграма песні «Священная война».*

**Вядучы.** Фашысты абрушылі на гарады і вёскі Беларусі і іншых саюзных рэспублік тысячы снарадаў і бомб.

24 чэрвеня на старонках газет «Известия» і «Красная звезда» быў апублікаваны верш паэта Васілія Іванавіча Лебедзева-Кумача. Увечары гэтага дня кампазітар Аляксандр Васільевіч Аляксандраў напісаў музыку, а наступнай раніцай песню рэпеціраваў Ансамбль песні і танца Савецкай Арміі. 26 чэрвеня ансамбль выканаў песню «Священная война» для байцоў, якія ехалі на фронт. Яна заклікала савецкіх салдат да барацьбы з ворагамі. Нашы воіны пранеслі гэту песню ад Масквы да Берліна.

*Дзеці і ветэраны слухаюць песню «Священная война» да канца.*

**Вядучы.** Самыя жорсткія выпрабаванні падчас вайны з нямецка-фашысцкімі захопнікамі выпалі на долю беларускага народа. Першы ўдар ворага прынялі на сябе пагранічнікі Брэсцкай крэпасці. 28 дзён гераічна трымаліся яе абаронцы.

На сценах крэпасці да нашага часу захаваўся надпіс: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Паслухайце ўрываек з верша Фёдара Германенкі, абаронцы Брэсцкай крэпасці. Ён служыў кулямётчыкам на Чарнаморскім флоце. У чэрвені 1941 года Фёдар Германенка прыехаў у Брэст у адпачынак. Калі пачалася вайна, ён абараняў крэпасць разам з усімі і гэты верш напісаў у перапынках паміж баямі з гітлераўцамі.

#### **Вучань.**

Разбитая крепость над Бугом стоит,  
В ней камни, омытые кровью.  
Мы верим, навеки народ сохранит  
Бессмертную славу героев.  
Расскажут лишь камни о наших делах,  
Как насмерть герои стояли.  
Здесь белорус, армянин и казах  
За Родину жизнь отдавали.



*Завочнае падарожжа «Брэсцкая крэпасць» па старонках прэзентацыі (гл. электронны дадатак).*

**Вядучы.** На тэрыторыі Беларусі разгарнулася сапраўдная народная вайна. У ёй удзельнічалі як дарослыя, так і дзеці. Паслухайце верш Аркадзя Куляшова «Камсамольскі білет».

*Верш чытае вучань старэйшых класаў.*

**Вядучы.** Ёсць у Беларусі вёска. Стаіць яна сярод лясоў, у баку ад вялікай дарогі. Звычайная вёска. Толькі пеўняў не чуваць, поле не арае, не дагледжанае. Вуліцы пустыя. Ды і хат няма. Толькі чорныя трубы ды сцены каменныя. На кожнай трубе — званы...

Называлася вёска Хатынь...

Гэта здарылася ў сакавіку 1943 года. У вёску ўварваліся фашысты. Яны сагналі людзей у хлеў — і дарослых, і дзяцей. Хлеў зачынілі і падпалілі. Хто вырываўся з полымя, тых забівалі з кулямётаў...

Загінулі ў полымі 149 чалавек. У жывых застаўся адзін чалавек і яго сын. Хлопчык не выжыў, толькі паспеў спытаць: «Што з мамай?» І памёр...

Сёння на месцы Хатыні — помнік. Званы нагадваюць усім людзям аб гэтай трагедыі.



*Завочнае падарожжа «Хатынь» па старонках прэзентацыі (гл. электронны дадатак).*

**Вядучы.** За гады вайны на Беларусі было зруйнавана 200 гарадоў, спалена больш за 9 тысяч вёсак. 188 вёсак, як і Хатынь, не аднавіліся пасля вайны, бо не засталася людзей, хто мог бы пасадзіць сады, паставіць новыя хаты, вырасціць і навучыць дзяцей.

Летам 1944 года савецкія войскі пачалі вызваляць Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 3 ліпеня 1944 года беларуская сталіца была вызвалена ад ворага. Цяпер мы святкуем 3 ліпеня як Дзень Незалежнасці нашай рэспублікі.

Пасля вайны ў розных кутках Беларусі ўзняліся помнікі — сімвалы подзвігу і мужнасці воінаў-вызваліцеляў.

#### **Вучань.**

Поклонимся великим тем годам —  
Всем славным командирам и бойцам.  
Всем тем, кого нам забывать нельзя,  
Поклонимся, поклонимся, друзья!

*(Міхаіл Львоў.)*

*Вядучы абвяшчае хвіліну маўчання.*

**Вядучы.** Сёння над Беларуссю мірнае неба. Вакол расцілаюцца палі, лугі, пералескі. Імчацца па шырокай шашы машыны, паважна плывуць па палях камбайны.

*Гучаць вершы пра Беларусь (напрыклад, Юрася Свіркі «Мяжуе з Польшай, Украінай...», Генадзя Бураўкіна «Ёсць на свеце нямала прыгожых узлессяў...», Веры Вярбы «Ад ветру гнуцца вербалозы...» і інш.).*

**Вядучы.** Паслухайце адну гісторыю. Ці то полем, ці то лесам ішлі тры падарожнікі. Ішлі яны тры дні і тры ночы ды яшчэ паўдня. Прытаміліся. Прыселі. Раптам чуюць — нехта спявае.

Першы прыслухаўся:

— Відаць, жаўранак.

— Не, — кажа другі, — гэта лес шуміць.

А трэці прыпаў вухам да зямлі і прашаптаў:

— Дык гэта ж зямля наша спявае.

*Песня «Люблю наш край» гучыць у выкананні групы дзяўчынак.*

**Вядучы.** Вялікі вам дзякуй, дарагія нашы ветэраны, шаноўныя нашы пераможцы за мірныя песні, што гучаць на нашай зямлі!!

*Вучні дораць ветэранам кветкі і святочныя паштоўкі.*